

## Прадмова аргкамітэту і рэдакцыі

Рашэнне пра правядзенне III навуковай канферэнцыі<sup>\*</sup> Беларускага гісторычнага таварыства (БГТ), прысвечанай праблеме тэрміналогіі айчыннай гісторычнай навукі, было прынята ў Магілёве ў лістападзе 2001 г. на пасяджэнні Выканкама БГТ.

Арганізацыйны камітэт канферэнцыі складаўся з сябrou Выканкама Валянціна Голубева, Аляксандра Краўцэвіча і Алеся Смаленчука. У якасці месца правядзення канферэнцыі планаваўся гісторычны факультэт БДУ. Аднак на нашае здзіўленне дэкан гістфаку дацэнт Сяргей Ходзін, які два дні выпрацоўваў рашэнне, не дазволіў выкарыстаць для правядзення канферэнцыі адну з вольных аўдыторыяў гістфаку. Аднак канферэнцыя не была сарваная. Месцам навуковых дыскусій стала ўтульная залия бочнага нефу былога бернардынскага касцёлу, дзе месціцца Беларускі Дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва.

З навуковай часткай канферэнцыі праблемаў не было. У правядзення навуковых абрадаў БГТ ужо выпрацавалася пэўная традыцыя. Каб не парушаць цэласнасць збору, мы не стасуем падзелу на секцыі. Дакладчык пасля свайго выступу выслушоўвае і занатоўвае пытанні, на якія адказвае ўжо ў канцы пасяджэння. Потым адбываецца дыскусія, у якой бяруць удзел не толькі ўдзельнікі канферэнцыі, але і ўсе прысутныя. Пытанні, адказы і выступы запісваюцца на дыктафон для далейшай публікацыі.

Выказываем шчырую ўдзячнасць сп. Ганне Запартыка і сп. Алею Запартыку за дапамогу ў арганізацыі навуковых абрадаў. Асаблівая падзяка за матэрыяльную падтрымку ў правядзенні канферэнцыі належыць Цэнтру грамадзянскай адукацыі "Польшча-Беларусь" (Беласток) і сп. Іллі Глыбоўскаму з фундацыі "Чалавек у бядзе" (Чехія).

Галоўным заданнем III канферэнцыі БГТ была акцэнтацыя ўвагі на праблеме, якая набыла асаблівую вагу ў сёняшні пераходны перыяд Беларусі ад таталітарызму да незалежнасці дэмакраты. Вялізны паніццё-тэрміналагічны пласт, атрыманы ў спадчыну ад БССР, засмечаны ідэалагізованай і зрусіфікаванай ненавуковай тэрміналогіяй. Ён патрабуе грунтоўнай рэвізіі і дастасавання да рэаліяў незалежнай краіны, якая атрымала магчымасць самастойнага аналізу і ацэнкі свайго мінулага.

Праблемай зацікавіліся гісторыкі суседніх краін. Свае тэксты прыслалі двое ўкраінскіх калегаў. Традыцыйна ў канферэнцыі прымалі чынны ўдзел сябры Беларускага гісторычнага таварыства ў Польшчы – ягоны старшыня доктар Алег Латышонак і прафесар Яўген Мірановіч. Таксама прысутнічалі старшыня Беластоцкай філіі Польскага гісторычнага таварыства доктар Ян Ежы Мілеўскі.

Публікацыя матэрыялаў зробленая ў звычайнym парадку: пасля тэксту выступу змешчаныя пытанні да дакладчыка і ягоныя адказы. Пасля пасяджэння (аднаго ці больш) адбывалася дыскусія і ў такім жа парадку яна змешчана ў часопісе. Даклады, якія не агучваліся на пасяджэннях, друкуюцца ў адпаведным тэматычным раздзеле.

\* I канферэнцыя БГТ "Праблемы айчыннай гісторыяграфіі" адбылася ў студзені 2001 г. у Гродні (Гл. Гісторычны Альманах. Том 4). II канферэнцыя БГТ "Праблемы перыядызацыі гісторыі Беларусі" прыйшла ў Магілёве ў лістападзе 2001 г. (Гл. Гісторычны Альманах. Том 7).